

## Віцебская вобласць

№ п/п	Тэма майстар-класа. Накірунак майстар-класа: народнае ДПТ, музычны фальклор, фальклорны тэатр, інтэгрэваны	Прозвішча, імя, імя па-бацьку педагога-майстра – аўтара майстар-класа/ педагогаў-аўтараў	Пасада, кваліфікацыйная катэгорыя, педагагічны стаж аўтара майстар-класа/педагогаў-аўтараў	Установа адукацыі, e-mail, рабочы тэлефон, кантактныя тэлефоны аўтара (педагогаў-аўтараў)	Дата, час, месца правяздзеньня майстар-класа	Фармат правяздзеньня
1.	”Ехала Каляда з Полацку“. Рэгіянальныя традыцыі святкавання Каляд на Полаччыне. <b>Накірунак – музычны фальклор</b>	Зачук Алена Георгіеўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі, стаж 27 гадоў	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі ”Палац дзяцей і моладзі г.Наваполацка“, 8(029) 814 38 88, 8(029) 597 57 58 (метадыст), 8(0214) 50 63 73, <a href="mailto:mht306@mail.ru">mht306@mail.ru</a> , <a href="mailto:egzachuk@mail.ru">egzachuk@mail.ru</a> ,	11-29.01.2021	Фармат №2 <a href="https://drive.google.com/file/d/1pheXdt6IMuMorKYTabZxUOajCFsbpjg">https://drive.google.com/file/d/1pheXdt6IMuMorKYTabZxUOajCFsbpjg</a>
2.	Музычная характарыстыка каляндарна-абрадавага цыклу.Абрад Жаніцьба Цярэшкі. <b>Накірунак – музычны фальклор</b>	Малажавая Ала Юр’еўна	Настаўнік музыкі, педагог дадатковай адукацыі, першай кваліфікацыйнай катэгорыі, стаж 16 гадоў	Дзяржаўная ўстанова адукацыі ”Сярэдняя школа № 30 г.Віцебска“, <a href="mailto:vitebsksc30@tut.by">vitebsksc30@tut.by</a> , 8 (0212) 63 74 53, +375 29 855 99 83	20.01.2021	Фармат №2
3.	Майстар-клас па вырабу каляднага ”павука“. <b>Накірунак - народная дэкаратыўна-прыкладная творчасць (саломаляцэнне)</b>	Каласкова Таццяна Пятроўна	Педагог дадатковай адукацыі, без кваліфікацыйнай катэгорыі, стаж 26 гадоў	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі ”Шумілінскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі“, <a href="mailto:shum.rcdim@gmail.com">shum.rcdim@gmail.com</a> ; 8 02130 5 70 49,	ДУДА ”Шумілінскі раённы цэнтр дзяцей і моладзі“	Фармат №2 <a href="https://drive.google.com/file/d/136jzk9RP8FAj62oh8xjFPylocg7ELQOd/view?usp=drive_web">https://drive.google.com/file/d/136jzk9RP8FAj62oh8xjFPylocg7ELQOd/view?usp=drive_web</a>

				+375 29 831 43 54		
4.	Майстар-клас па вырабу каляднай зоркі для святкавання Каляд. <b>Накірунак – народная дэкаратыўна- прыкладная творчасць</b>	Бабянок Ганна Аляксандра ўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, стаж 16 гадоў	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі ”Ушацкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі“, <a href="mailto:ushach_recdi_m@tut.by">ushach_recdi m@tut.by</a> , 80215858540 , +3752921646 15	11- 29.01.2021	Фармат №2.  <a href="https://youtu.be/AZ7skILCV3w">https://youtu.be/AZ7 skILCV3w</a>
5.	Майстар-клас па вырабу каляднай паштоўкі для віншавання са святкам Каляд. <b>Накірунак – народная дэкаратыўна- прыкладная творчасць</b>	Мураўская Таццяна Васільеўна	Педагог дадатковай адукацыі, першая катэгорыя, стаж 17 гадоў	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі ”Ушацкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі“, <a href="mailto:ushach_recdi_m@tut.by">ushach_recdi m@tut.by</a> , 8 (0215) 85 85 40, +375 29 599 50 45	<b>14.01.2021, в 18.15</b>	<b>Фармат №1 Прамы эфір</b> Акаунт Instagram: tsentrdeteiimolodezh i <a href="https://www.instagram.com/tv/CKCBqViFO36/?igshid=1t38ugz22d2fh">https://www.instagra m.com/tv/CKCBqVi FO36/?igshid=1t38u gz22d2fh</a>
6.	”Калядныя узоры“. <b>Накірунак – народная дэкаратыўна- прыкладная творчасць (маляванка)</b>	Гайсёнак Марына Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая кваліфікацый ная катэгорыя, стаж 33 гады	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі ”Бешанковіц кі раённы Цэнтр дзяцей і моладзі“, <a href="mailto:cvr_beh@tut.by">cvr_beh@tut. by</a> , 8 (02131) 6- 60-37, +375 29 870 44 86	11- 29.01.2021	Фармат №2  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vw913fq2GK8&amp;t=14s">https://www.youtube .com/watch?v=vw91 3fq2GK8&amp;t=14s</a>
7.	”Рэгіянальныя традыцыі святкавання Каляд на Аршаншчыне“. <b>Накірунак – музычны фальклор</b>	Нікіцінская Людміла Аляксандра ўна	Настаўнік тэатральных класаў, вышэйшая катэгорыя, стаж 25 год	Дзяржаўная ўстанова адукацыі ”Гімназія № 1 г.Оршы“ <a href="mailto:gimn1.orsha@yandex.by">gimn1.orsha @yandex.by</a> , 8 (0216) 52 31 55, +375 33 649 62 26	11- 29.01.2021	Фармат №2  <a href="https://youtu.be/n4w8vg0llAk">https://youtu.be/n4w 8vg0llAk</a>

8.	Майстар-клас па вырабу каляднай маскі "Каза". <b>Накірунак – народная дэкаратыўна-прыкладная творчасць</b>	Шалаева Ірына Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі, 2 катэгорыя, стаж 4 гады	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі "Гарадоцкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі", <a href="mailto:gcdim@mail.ru">gcdim@mail.ru</a> , 8 0213 95 26 01, +375 33 819 00 39	11-29.01.2021	Фармат №2 <a href="https://youtu.be/_vOXhecLfWs">https://youtu.be/_vOXhecLfWs</a>
9.	Майстар-клас па вырабу дэкаратыўнай падвясной канструкцыі з саломкі "Павук" "Калядная зорка васьміпрамянёвая". <b>Накірунак – народная дэкаратыўна-прыкладная творчасць</b>	Сапега Ала Мікалаеўна	Педагог дадатковай адукацыі, вышэйшая катэгорыя, стаж 43 гады	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі "Полацкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі" +375 29 292 03 28, +375 29 213 54 26, <a href="mailto:pgobnesh@mail.ru">pgobnesh@mail.ru</a> , +375 33 309 20 40	11-29.01.2021	Фармат №2 <a href="https://youtu.be/G4-35XOdtgI">https://youtu.be/G4-35XOdtgI</a>
10.	"Калядная маска". <b>Накірунак – народная дэкаратыўна-прыкладная творчасць</b>	Панізнік Вераніка Леанідаўна	Педагог дадатковай адукацыі, без катэгорыі, стаж 1 год	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі "Полацкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі" +375 29 292 03 28, 8 (029) 213 54 26, <a href="mailto:pgobnesh@mail.ru">pgobnesh@mail.ru</a> , +375 29 292 03 28	11-29.01.2021	Фармат №2 <a href="https://youtu.be/z7GvQ37nVSQ">https://youtu.be/z7GvQ37nVSQ</a>
11.	"Ладачкі-ладкі – святкуем Калядкі". Самабытнасць святкавання Каляд у Полацкім рэгіёне (з выкарыстаннем вырабленых масак на папярэднем майстар-класе). <b>Накірунак – музычны фальклор</b>	Сілкоў Станіслаў Ігаравіч	Педагог дадатковай адукацыі, без катэгорыі, стаж 1 год	Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі "Полацкі раённы цэнтр дзяцей і моладзі" <a href="mailto:pgobnesh@mail.ru">pgobnesh@mail.ru</a> , +375 29 292 03 28, 8 (029) 213 54 26	11-29.01.2021	Фармат №2 <a href="https://youtu.be/FakjYKLVAV8">https://youtu.be/FakjYKLVAV8</a>

